

Комуністычная (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 34 (6311) | 11 лютага 1939 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

ВАЖНЕЙШЫЯ ЗАДАЧЫ БУДАЎНІКОЎ

Праграма вялікіх работ, начартаная ў тэзісах даклада таварыша Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б), налічвае гордаю сэрцы працоўных нашай краіны. Тэзісы прадугледжваюць велізарны размах новага будаўніцтва ў трэцім пяцігоддзі. У капітальнае будаўніцтва будзе ўкладзена 180 мільярд рублёў. За год трэцім пяцігоддзі павінны быць пабудаваны і ўведзены ў строй сотні і тысячы новых прадпрыемстваў, 85 мільярд квадратных метраў новай жыллёвай плошчы і т. д.

Не дзякка ўявіць сабе, якія вялікія і патэнтныя задачы ўстаюць у сувязі з гэтым перадавым будаўніцтвам. Тры гады таму назад — 11 лютага 1936 года — СНК СССР і ЦК ВКП(б) прынялі гістарычную пастанову «Аб паліпленні будаўнічай справы і павялічэнні будаўніцтва». Партыя і ўрад укалілі шмат ліквідацыі адставання будаўніцтва, ліквідацыі сымптоматыва ў будаўнічай справе, пераводу яго на шлях буйнай будаўнічай індустрыі.

Нашы поспехі ў галіне будаўніцтва сапраўды велізарны. Уведзеныя каршумі новых фабрык і заводаў, у лобным горадзе, вёсцы, пасёлкі нашай ордынаснай Савецкай Беларусі, як і ва ўсім СССР, відаць рэзультаты велізарнай работы, праведзенай у голаі сталініскай пяцігодкі і галіне прамысловы, жыллёвага і бытавога будаўніцтва. Дастаткова сказаць, што за голаі рэвалюцыі ў нашай краіне пабудавана больш 60 мільярд квадратных метраў новай жыллёвай плошчы — гэта амаль палавіна дзяржаўнага жыллёвага фонда. І ўсё гэта пабудавана для таго, каб багачы, прыгажы, культурней было жыццё тружнайкі сацыялістычнага грамадства, бо ўсё наша сацыялістычнае будаўніцтва, кіруюмае партыяй большэвікоў, прасякнута бласлагоднай ідэяй сталініскай любові да чалавека.

Адны дырэктывы партыі і ўрада аб стварэнні перадавой будаўнічай індустрыі, у прыватнасці ва ўмовах БССР, яшчэ далёка не выкананы. На прыкладах многіх і многіх нашых будоўляў не ляжа перакананне, што яны арганізаваны будоўляў ішчэ дарага, значна перавышаючы ліміты, марудна і, вельмі часта, краіне яадобна-яасна. Дрэнна, неарганізавана, з велізарнай лодыяй кансерватызма працуе большасць нашых будаўнічых арганізацый — Белпромбудтрэст, Магілёўскі будаўнічы трэст, Гомельскі, Менскі і т. д.

Будаўнічая праграма 1938 года выканана па БССР усюго толькі на 76 процантаў. Замест адлучэнняў 213 мільярд рублёў асвоена 160 мільярд рублёў. Не вельмі будаўнічы працоўныя Беларусі неахвотна і неабыякава аднавілі кватэр. Гэтыя лічбы дастаткова ярка гавораць аб усё яшчэ не ажыццэнай буйнейшай працы ва будаўнічай справе.

Ворагі народа многа нашкодзілі ў камуністычнай і прамысловым будаўніцтве. Яны наўмысна распылілі срэды, шкодліва зацягвалі будаўніцтва ваажнейшых аб'ектаў на многія гады, адмірвалі, такім чынам, вялікія срэды. Дастаткова ўказваць на такіх абуралючых прыкладах, як будаўніцтва Вялікага тэатра, кіностудыі, будынка Акадэміі навук у Менску, аршанскага разгромаддзя і знішчаны, але вынікі шкодліва ў будаўнічай справе нашы арганізацыі ліквідуць краіне марудна.

Факты паказваюць, што распыленне срэды па многіх аб'ектах, адставанне будаўніцтва, амірвенне капіталаў не толькі не ліквідаваны, але прадуць шматлікіх аб'ектаў на многія гады, адмірвалі, такім чынам, вялікія срэды. Дастаткова ўказваць на такіх абуралючых прыкладах, як будаўніцтва Вялікага тэатра, кіностудыі, будынка Акадэміі навук у Менску, аршанскага разгромаддзя і знішчаны, але вынікі шкодліва ў будаўнічай справе нашы арганізацыі ліквідуць краіне марудна.

Велізарныя задачы, пастаўленыя перад будаўнікамі ў трэцім пяцігоддзі, патрабуюць, каб яны неадкладна палепшылі сваю работу, карэным чынам яе перабудавалі, выканалі асноўнае патрабаванне партыі і ўрада — будаваць быстра, танна і высокааасна.

Важнейшы ключ да рашэння гэтых задач — скарасное будаўніцтва. На закончыўшыся днямі ўсебеларускай канферэнцыі па пытаннях будаўніцтва прарабы, тэхнікі, архітэктары, стажнаўцы падрабязна азнаёмлілі з гэтым новым метадам будаўніцтва. Ен ужо шырока прымяняецца ў буйнейшых цэнтрах нашай краіны і бліскача сябе апраўдаў. Нашы будаўнікі наглядна пераканаліся ў каласальнай перавазе скараснага метада. Мы маем ужо праклад прымянення яго ў Беларусі. У Барысаве скарасным метадам за два з палавінай месяца быў пабудаван і ады ў эксплуатацыю новы вялікі цах шпозавода імені Дзержынскага. Вялікую ініцыятыву ў гэтай справе правалі дырэктар тав. Шульгі і інжынер тав. Хазааў. На жаль, у нас яшчэ вельмі мала такіх ініцыятараў, і гэты прыклад пажуль адыні ў нашай практыцы ў Беларусі.

Пара зламаць існуючы кансерватызм, пачаеанне да старадзядульскіх спосабаў будаўніцтва! Пара пакончыць з руцінай і самажудымствам у будаўнічай справе! У тэзісах даклада таварыша Молатава на XVIII з'ездзе партыі катэгорычна запісана патрабаванне шырока ўкараіць скарасны металічны будаўніцтва і комплексную механізацыю будаўнічых работ. Гэта патрабаванне павінна быць выканана.

У 1939 годзе будаўнікам праціаць у БССР вялікая работа. Толькі па трох наркаматах — Наркамвясцпрому, Наркомасу, Наркамасветы — треба асоціць больш 80 мільярд рублёў. Гэты год павінен стаць годам скараснага будаўніцтва. Ад разгавораў треба перайці да канкрэтных спраў.

У нас вырастлі выдатныя стажнаўцы, якія смела апракінулі старыя нормы, старую аслатую тэхніку, якія пачаюць нуды прадукцыйнасці працы. Лоўг і абавязак партыйных і прафесійнальных арганізацый, кіраўнікоў усіх будаўнічых арганізацый, інжынерна-тэхнічных работнікаў — уначаліць похад за шырокае ўкараенне скараснага будаўніцтва. Падтрымаанне стажнаўцаў — наватараў сацыялістычнай працы ў такой справе заўбеды забяспечана. Яны даўно ініцыявалі марудна і неахвотна існаваў кіраўнікоў будаўнічых арганізацый, інжынерна-тэхнічных работнікаў. Траба неадкладна наменціць канкрэтыя аб'екты для скараснага будаўніцтва, расставіць оліў, распрацаваць праекты арганізацыі работ і неадкладна ліквідаваць буйнейшыя прабылі ў падрытоўцы да найбольш спрыяючага летняга будаўнічага перыяда.

А треба сказаць, што падрытоўка праходзіць вельмі дрэнна. Далёка не закончана заключенне дагавораў. Белпромбудтрэст, напрыклад, заключыў дагаворы толькі на 30 процантаў праціаючага ў бягучым годзе будаўніцтва. У велізарнай большасці выпадках не вывезены і не палезены да будоўляў матэрыялы.

Валубанамі ажажуца тыя кіраўнікі, якія, рыхтуючы да ажыццэлення скараснага метада будаўніцтва, араара-жа не паклопаюцца аб прывадзэнні ў парадак справы планіравання, падрытоўкі кадраў — скараснікоў, не навязуюць паралку ў практыкаванні і т. д. Вялікая ўвага павінна быць надана раканструкцыі іончых прадпрыемстваў будоўляў. Іх треба пашырыць, навесті там большыя парадка, асоціць новыя віды будоўляў, скараснаць усё рэзервы. Неабыходна таксама мабілізаваць і забяспечыць найбольш эфектыўна скараснае механізмаў, падрытоўка па де ўкараення электраінструмента.

Мы будзем для сабе, для сваіх сем'яў, для саветаўка народа. Няма больш пачаснай залады для большэвіка — партыйнага і непартыйнага, — чым служыць справе народа, яго інтэрэсам. Ператварыць будаўнічую індустрыю ў пералавую галіну гаспадарства, множыць перамогі на фронце будаўніцтва — лоўг кожнага будаўніка перад саветскім народам, перад сацыялістычнай дзяржавай.

У АПОШНЮ МІНУТУ

БАРАЦЬБА РЭСПУБЛІКАНСКОЙ ІСПАНІ

ПАРЫЖ, 10 лютага. (ТАСС). Як паведаміла агенства Гава, генерал Міха правіў учора ў Мадрыдзе нараду па пытанню абароны рэспублікі. У нарадзе прымаі ўдзел камісар рэспубліканскай арміі Пэра Эрнандэс, начальнік штаба арміі генерал Маталяна, генералы Арангурэн і Менендэс, а таксама прадстаўнікі усіх партыя і профсазаў. Міха паведаміў сабраўшымся аб прынятых мерах для ўзмацнення абароны рэспублікі. Присутнічаўшы на нарадзе прадстаўнікі партыя і профсазаў

заявілі Міха ад імені прадстаўляемых ім арганізацый аб поўным падтрыманні ім усіх мер, выправааных Міха, і аб сваёй упэўненасці ў капітэавай перамозе рэспублікі.

ЛОНДАН, 10 лютага. (ТАСС). Як паведаміла газета «Дэйлі уоркер», фашысцкія самалёты бомбардавалі днём 9 лютага іспанскіх бежанцаў у ваколіцах Пуэсэрты. Дзевяць фашысцкіх бомбардзюўшчыкаў арабілі тры нальці і сцінулі каля 200 бамб, забіўшы і параніўшы сотні людзей.

ЗАГАД Народнага Камісара Абароны Саюза ССР.

XIII з'езд комсамола Беларусі. Прызначанне пісьменнікам-ордынаосцам. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: Іа. Корбаў — Комуністы чыгуны абмяркоўваюць тэзісы. Н. Грышын — Нашы прапановы і дадаткі. С. Назначыў — Вялікая аргтынаасць. СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЭНІ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б). Калона паравозаў імені XVIII з'езда партыі. За новыя поспехі ў аучэбна-выхаваўчай рабоце. Рыхтуюць падарункі з'езду.

АРТЫКУЛЫ:

Вл. Ну расеў — Больш увагі скаргам працоўных. С. Візнер, Е. Тэйнін — У Палескай вобласці дрэнна рамантуюць трактары. Наш калас за піль год. В. Назараў — Парушаюць правы членаў профсазаў. С. Краўцоў — Даводым да ведама... (Маленькі фельетон). Г. Таран — А. С. Грыбаедаў.

ЗА РУБЯЖОМ:

С. Фёдарэў — Каланіяльны планы германскага фашызма. Паведамленне іспанскага міністэрства нацыянальнай абароны. Англійскі ўрад у ролі пасрадыма. Англія і Францыя дапамагаюць генералаў Фрэнко. Зварот групы французскіх дэпутатаў. Альяход рэспубліканскіх войка на каталонскім фронце. Назначэнне генерала Міха.

ЗАГАД Народнага Камісара Абароны Саюза ССР

г. Масква. № 30. 9 лютага 1939 года. Аб'яўляю пастанову Савета Народных Камісараў Саюза ССР ад 8 лютага 1939 г. № 176 «Аб прысваенні чарговага ваеннага звання тт. Мехлісу Л. З., Шчадзенка Е. А., Куліку Г. І., Тімашэнка С. К. і інш.».

Народны Камісар Абароны СССР маршал Савецкага Саюза К. ВАРШЫЛАУ.

ПАСТАНОВА САВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

Масква — Крэмпль. № 176 8 лютага 1939 года. АБ ПРЫСВАЕННІ ЧАРГОВАГА ВАЕННАГА ЗВАННЯ ТТ. МЕХЛІСУ Л. З., ШЧАДЗЕНКА Е. А., КУЛІКУ Г. І., ТІМАШЭНКА С. К. І ІНШ.

Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў: прысвоіць чарговае ваеннае званне: АРМЕЙСКАГА КАМІСАРА 1 РАНГА 1. Армейскаму камісару 2 ранга тав. Мехлісу Льву Захаравічу. 2. Армейскаму камісару 2 ранга тав. Шчадзенка Ефиму Афанасавічу.

КАМАНДАРМА 1 РАНГА 1. Камандарму 2 ранга тав. Муліну Грыгорыю Іванавічу. 2. Камандарму 2 ранга тав. Тімашэнка Семёну Канстанцінавічу.

КАМАНДАРМА 2 РАНГА 1. Камору тав. Апанасенка Іосифу Радоаіаавічу. 2. Камору тав. Гарадвікову Ока Іванавічу. 3. Камору тав. Мавалёву Міхаілу Пракофьевічу. 4. Камору тав. Конева Івану Спепанавічу. 5. Камору тав. Началаву Владзіміру Якаўлевічу. 6. Камору тав. Налініну Спепану Андрэяавічу. 7. Камору тав. Мерцакову Кірылу Афанасавічу. 8. Камору тав. Тюленеву Івану Владзіміравічу. 9. Камору тав. Хозіну Міхаілу Семёнавічу. 10. Камору тав. Штарну Грыгорыю Міхаілавічу. 11. Камору тав. Янаўлеву Весааладу Фёдаравічу.

Старшыня СНК Саюза ССР В. МОЛАТАУ. Міраўнік спраў СНК Саюза ССР І. БАЛЬШАКОУ.

Узнагароджанне ордэнамі і медалямі СССР работнікаў завода № 172 імені Молатава

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 7 лютага 1939 года за выдатныя поспехі ў справе асваення ў вытворчасці новых узораў узбраення і ўмацавання баявой магутнасці Чырвонай Арміі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР 73 работнікі завода № 172 ім. Молатава.



Група чыгуначнікаў, удзельнікаў XIII з'езда комсамола Беларусі. Злева направа, у першы радок савратар вулавога комсамола камітэта ст. Жабіні М. І., Кітавіч, лав. тав. Падора Беларускай чыгуны А. Д. Капэлаў, лав. тав. палітделана Зялёўска аддзялення В. Г. Журавой і лав. тав. палітделана Аспіноўска аддзялення В. І. Крушына. У другім радку савратар Аспіноўска вулавога комсамола камітэта Н. Н. Марозаў, стаханавец машыніст-ліфтаважнік Вітэбска дало І. Е. Паўлаў — член прэзідыума з'езда, і стаханавец-машыніст дало Влоска К. Е. Рэзугін. Фото Л. Мавалева. (Фотакроніка ВЕЛТА).

XIII З'ЕЗД КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ НА РАНІШНІМ І ВЯЧЭРНІМ ПАСЯДЖЭННЯХ 10-га ЛЮТАГА

Пяты дзень прадаўжае сваю работу XIII з'езд Ленінска-Сталінскага комсамола Беларусі. Дэлегацы па-ляваваму абмяроўвалі справавачны даклад сакратара ЦК ЦКМСБ тав. Галоўкіна. Кожнае выступленне прасякнута гарачай любоўю і адданасцю да сваёй сацыялістычнай радзімы. У выступленнях адчуваўся імкненне ранауча, па-большэвіцку выправіць недахопы ў практычнай рабоце, яшчэ пачыльней згуртаваць комсамольскія рады вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта нашай партыі.

10 лютага на ранішнім пасяджэнні прадаўжаліся спрэчкі па справавачнаму дакладу ЦК. Дэлегацы Вярхоўнага Савета СССР тав. Навікі крытыкавалі ЦК за неахвотнае ўвагу пятаму падбору комсамольскіх кадраў. Вельмі часта без усялякай патрэбы мянялі асобныя сакратары райкомаў комсамола, што, бесспрэчна, адваенна на ўзроўні палітычнага выбавення модалі. Работнікі ЦК вельмі рэдка бываюць у ізавах комсамольскіх арганізацый, слаба ведаюць рады вакол комсамоляў. Тав. Навікі крытыкавалі асобных членаў ЦК, якія, выступваючы на XIII з'ездзе, канстатуюць факты недахопаў, а на месцы не прымаюць мер, каб іх выправіць.

Член бюро ЦК ВЛКСМ тав. Волкава гаворыць: — Ленінска-Сталінскі комсапол з'яўляецца верным памочнікам і баявым рэзервам Усеаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў). Комсапол, кіруюма партыяй Леніна—Сталіна, дабіўся велізарных поспехаў на ўсіх участках работы. Аднак, гэтыя поспехі былі-б ішчэ большымі, калі-б у кіраўніцтва ЦК ВЛКСМ не прабраліся залятыя ворагі народа. Металом сваёй дзейнасці ворагі выбралі бытаное разлажэнне нашай моладзі, у першую чаргу праз пількі. Татыка ворагаў, іх подлая рабі ўскрыты ў нашых IV і VII пленумаў ЦК ВЛКСМ. Ці выконваюцца гэтыя рашэнні комсамоляскай арганізацый Беларусі? Гэтага сказаць неляжа, бо пытаннем быту яшчэ не адлаецца належнай увагі. Былі выкалі, калі назав на асобных комсамоляскай канферэнцыях прысутнічалі дэлегацы і невяржовае стане. Гэтыя факты можна растлумачыць нікім узроўнем палітычнага выхавання. Абавязак комсамоляскага актывіста — растлумачыць рашэнні IV і VII пленумаў ЦК ВЛКСМ кожнаму комсамоляцу, мабілізаваць іх на выкананне да канца трацінаска-бухарынскіх і напільна-фашысцкіх агентаў замежных разведка.

— Ворагі народа, — гаворыць тав. Волкава, — імкнуліся пашырыць свой удзел у саветскіх дзяцей. Яны прывалі дзееям варажых наравы, хуліганства. Неабыходна ліквідаваць вынікі варажой дзейнасці і разгарнуць сапраўднае выхаванне дзяцей у камуністычным духу. Палітычная работа срод дзяцей, выхаванне іх на геранічных справах нашага народа — штодзённая залада комсамоляскай арганізацыі.

Тав. Волкава крытыкуе ЦК ВЛКСМ за неранаучую з'яўляючую ацэнку практычнай работы, якая насаджалася

Зусім правільна ўказвалі дэлегацы, — гаворыць тав. Галоўкіна, — на адуцэнне належнай работы па выхаванню дзяцей. Комсамоляскаму актыву неабыходна помніць, што выхаванне дзяцей у камуністычным духу — пачэсны абавязак кожнага комсамоляца.

Наша краіна знаходзіцца напярэдні гістарычнай падзеі—XVIII з'ездзе ВКП(б). Комсамоляцы, несамозная моладзь уключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва, паднялася іх палітычная актывнасць. Задача комсамоляскай арганізацыі заключачца ў тым, каб уначаліць палітычную і вытворчую актывнасць комсамоляцаў і модалі, дастойна сустрэць XVIII з'езд партыі Леніна—Сталіна.

— Комсапол нашай рэспублікі, — закаявае тав. Галоўкіна, — па-большэвіцку выправіць недахопы, ускрытыя XIII з'ездам ЦКМСБ, будзе актывна працаваць на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, весті ранаучую барацьбу за ачышчэнне оных кадраў ад варажых элементаў, будзе глыбока вывучаць марксіска-ленінскую тэорыю. Комсапол быў, ёсь і будзе бязмежна адданым сваёй роднай маіеры — Усеаюзнай камуністычнай партыі.

З'езд заслухаў заключнае слова старшыні рэвізійнай камісіі. У канцы ранішняга пасяджэння са заместулія прамоваю, цыла сустрэты дэлегацый, выступіў савратар ЦК КП(б)Б тав. Папамарэнка.

Вялікая зала Дома партыйных курсаў перапоўнена дэлегацый. Адрываецца вяртэнна пасяджэнне XIII з'езда комсамола Беларусі. Са справадзай заходніх граніц нашай сацыялістычнай радзімы. Радауюча бурная апаладыменты, крыкі «ура» з'езд славіць партыю большэвікоў, мудрага і вялікага Сталіна, які стварыў неперажую Чырвоную Армію, адыольную разграміў усякага ворага, які адважыцца напасці на Саветскі Саюз.

— Пад бурны апаладыменты, в вялікім палітычным уздымам з'езд прымуў прывітальнае пісьмо Міхаілу Іванавічу Калініну.

Сення з'езд прадаўжае сваю работу.

ПРЫВІТАННІ ПІСЬМЕННІКАМ-ОРДЭНАНОСЦАМ

На імя беларускіх саветскіх пісьменнікаў-ордынаосцаў Янікі Куналя, Язуба Коласа, Міхаса Лынькова, Эдуарда Самуіленка, Змітрака Бядулі, Пятруса Броўкі і Пятра Глебікі паступіла многа віншавальных тэлеграм. Ордынаосцаў вітаюць работнікі літаратуры і мастацтва Ленінграда, Грузіі, Арменіі, Таджыкістана, Украіны і інш.

Пісьменнікі Саветскай Арменіі ў сваёй прывітальнай тэлеграме пішучы: «Урачысты мтынг пісьменнікаў Арменіі, прысвечаны ўзнагароджанню перадавога атрады саветскіх пісьменнікаў высокай узнагародай, шле гарача

чае віншаванне пісьменнікам-ордынаосцам брацкай Беларусі. Пленная, адданая праца дастойна адзначана ўрадам. У раласны дзень вялікага сьвята саветскай літаратуры жадзем вам новых сіл, энэргіі і поспехаў у справе далейшага ўздыму літаратуры Саветскай Беларусі. Чакаем новых твораў, дастойных вялікай сталінскай эпохі».

Пісьменнікі-ордынаосцы УССР тт. Карнейчук, Тычына, Баяан, Рыльскі, Фёдер і інш. пішучы: «Горача вітаем і разам з вамі радуемся высокай узнагародзе лепшых саветскіх пісьменнікаў ішчэліска-вага беларускага народа». (БЕЛТА).

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН

ДАВОДЗІМ ДА ВЕДАМА...

Устаноўлена, што Волга упадае ў Каспійскае мора, што ўмацаваныя канальі перапісаны не ёсць прызнак...

Між іншым навогт вясны — гэта лясца пытанне. Кім гэта ўстаноўлена, што вясна абавязкова павінна прыся...

Нікалай Нікалавіч Раўтовіч і Нікалай Паўлавіч Алацін вось ужо колькі часу б'юцца над вырашэннем прычыны...

Калі вясна будзе — прыладзе працоўных веснавую пасеўную кампанію. А прапаліць такую кампанію непадрыхтаваўшыся негэля, проста немагчыма...

А раз у Нікалая Нікалавіча і Нікалая Паўлавіча няма афіцыйнай устаноўкі на гэтыя пытанні, становіцца падрыхтоўка да сяўбы выглядае ў Чэрвеньскім раёне так.

План міжкалгаснага сортабмену выданы на 85 проц, азначана пасева на — 22 проц, план вывазі ўгнаенняў выданы менш чым на 10 проц, аб рамоне інвентару навогт няма вестак.

Такое становішча падрыхтоўкі забяспечвае поўны прывал веснавай сяўбы. А ўсё гэта адсутнасці пэўнай устаноўкі навогт вясны.

Мы самі зацікавіліся гэтым пытаннем. Учора нам пазванілі па тэлефону і паведамілі наступнае. Па дакладна правяраных даных, з крыніц асадугоўвачных поўнага дэвары, — вясна ў гэтым годзе будзе абавязкова. Загляне яна таксама і ў Чэрвеньскі раён. Веснавое сонца будзе ласкава грэць. Зямля будзе пахнуць вільгаццю. Почва будзе набухаць, птушкі спяваць. Словам, вясна будзе, таварышкі!

Аб чым даводзім да ведама Нікалая Нікалавіча Раўтовіча і Нікалая Паўлавіча Алаціна і ўсіх іншых зацікаўленых асоб.

Астэацыя не ўстаноўленам толькі адно. Ці дачакацца Нікалай Нікалавіч Раўтовіч пачатку вясны, каб правільна сяўбу як і падрыхтоўку да яе, ці яго аставацца аб абавязку загадчыка райземдэла, павольні гэта вельмі цяжкая ноша для яго слабых плеч.

С. ПРАУЦОУ.

СПАБОРНІЦВА КАЛГАСНЫХ КАВАЛЕРЫСТАУ

Калгаснікі Менскага раёна адзначаюць XXI гадавіну Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі ўмацаваннем абароннай работы. У калгасях імені Сталіна і імені Крупскай арганізаваліся гурты вараўшчыцкіх коннікаў. Праведзены ўжо занятыя на верхавой яздзе, рубцы і т. д. Калгаснікі-кавалерысты гэтых двух калгасоў заключылі паміж сабой сцягавыя дагаворы, у якіх абавязваюцца сустрэць дзень XXI гадавіны Чырвонай Арміі поўнай задачай норма вараўшчыцкага конніка.



Падрыхткі Н-скай часты БАВА тав. Н. А. Сафонаў сумесна з байцамі вучаць тэкст прысягі.

Фото С. Грына.

НАШ КАЛГАС ЗА ПЯЦЬ ГОД

Перамогі другой сталінскай паціолкі вяслярня як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. Мы адчуваем гэта ў сваім калгасе. Вёска Малая Траціянкіна змянілася да непазнавання.

За пяць год у калгасе вырастае 27 новых будынкаў — гумно, кароўнік, цялятнік, свінарнік, дзве куцы для гатавання кармоў крывёе, новая канюшня на 70 коней, свіран для сямкі; з'явіліся, два хавальнікі для гародніны, сучыня, лаяня, клуб і інш.

За апошнія чатыры год арганізавалі свінгаварную ферму на 40 галоў і аўтаферму на 65 галоў. Значна расшырылася і малочнаварная ферма. Капі ў 1933 годзе было 18 кароў, то ў 1938 годзе ферма налічвае ўжо 110. На 23 проц павялічылася стада коней.

Калгас мае грузавы аўтамабіль, нафтаўраваж, цыркулярку, поўскаладную малатарню, сямлю, шмат конных грабляў, хасілак, жэнярак і іншых машынаў. Мы правільна апрацоўвалі зямлю і свочасова праводзілі сяўбу, даякуючы чаму ў 1938 г. мы перамаглі неспрыяльны кліматычныя ўмовы і атрымалі ў сярэднім ячменю 14,9 цнт, жыта 11,68 цнт і бульбы 130 цэнтнераў з гектара.

Непадобнай на былую стала зарад наша калгасная вёска. Палепшыліся двары калгаснікаў, расшырыліся вуліцы. 30 калгаснікаў пабудавалі сабе новыя прасторныя кватэры. Усе нашы дзеці вучацца ў сярэдніх школах, тэхнікумах, інстытутах.

Уключаючы ў сацыялістычнае спаборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б), мы абавязваемся ў гэтым годзе дабіцца азімых 13 цэнтнераў аўса — 15 цэнтнераў, ячменю — 15 цэнтнераў, ірваго шпашы — 13 цэнтнераў, ільнавалакна і ільнасёма — па 4 цэнтнеры, бульбы — 170 цэнтнераў і гародніны — 200 цэнтнераў з кожнага гектара.

Ф. ЧАРНУХА — старшыня калгаса «Дружная прэца», Барысаўскага раёна.

П. ІКАНОВІЧ, Р. СЯМЕНА — брыгадзіры.

К. КАСПЕРСКІ, А. СЛІЖЭУСКІ, С. ХАЛМОУКА, М. КАСПЕРСКІ — калгаснікі.

У ПАЛЕСКАЙ ВОБЛАСЦІ ДРЭННА РАМАНТУЮЦЬ ТРАКТАРЫ

Раёны Палескай вобласці на 5 — 10 дзён раней другіх раёнаў распусцілі пачынаюць веснавую сяўбу. Гэта абавязвала кіраўнікоў вобласці забяспечыць добра якасны рамонт усяго трактарнага парка значна раней іншых абласцей.

Між тым МТС Палескай вобласці прадаўжаюць заняцца рамонтом трактараў. На 5 лютага план капітальнага рамонту трактараў выкананы толькі на 72,8 процанта і бягучага — на 50,8 проц.

У Нараўлянскай МТС (дырэктар т. Казлоўскі) на 1 лютага адрамантавана 9 трактараў з 32 па плану. Якасць рамонту азімых незадавальняючая. Урадава камісія па прыбыцці забаравала ўсе адрамантаваныя трактары, як нягодныя для эксплуатацыі. Так, у трактары № 97047, які вышэй за капітальнага рамонту, да мошкі азімы не прымавала магнет, няма сцяжнага балта рычага рулявога ўпраўлення, саргута ўпорная вілька пераходнага шліпення, нягодны 50 проц шпур, адоўжыцца болт мававання прыздагна шчытка. Пры заводцы матора аказалася, што не адрамантаваны кучаюч дросельная заслонкі, не працуе дынама. Так адрамантаваны і астатнія трактары.

Забараваны ўсе 10 адрамантаваных трактараў і ў Ельскай МТС (дырэктар т. Дзядкоўскі). Надобна кама рамантоўшча трактары ў Мазырскай МТС. Пасля капітальнага рамонту ў трактара № 97952 пяць рыдпарт, няспраўны венталатар, нягодны палцы лямірачнай пачы і т. д.

Такое ж становішча з рамонтом трактараў у Коўнскай, Хойніцкай, Гудакойскай, Петрыкаўскай і Жыткавіцкай МТС.

Заняцца рамонту трактараў і асабліва нізкая якасць адрамантаваных трактараў — вынік непадрыхтаванасці майстраў да асенне-зімовай работы, адсутнасці графіка рамонту, нізкай працоўнай дысцыпліны сярод рабочых. Сіназненні, дачасны ўход з работы тут звычайнае з'явішча. Аднак да парушэння працоўнай дысцыпліны меры не прымаюцца.

У МТС не наладжана палітсаавава работа, не арганізавана сацыялістычнае спаборніцтва. Для рабочых, занятых на рамонце, у многіх МТС не створаны належныя ўмовы. Так, у Рудабельскай, Рудакойскай, Нараўлянскай МТС з-за адсутнасці інтэрнату рабочым прыходзіцца штодзённа хадзіць на работу ад 2 да 8 кіламетраў. У гэтых МТС не арганізавана грамадскае харчаванне.

Заняцца вылітаць трактарыстам заробных у 1938 годзе грошай і збожжя такогама адбывацца на рабоце. Толькі ў адной Мазырскай МТС трактарыстам не выплачана 19 тысяч руб. лёў.

Дефектныя ведамасці ў многіх МТС не складаюцца, не арганізаван правільны ўчот скарыстання частак, не праводзіцца рэстаўрацыя старых частак.

Абста (назначні тав. Лезанюк) не ўстанавіў штодзённага кантролю за выкананнем плана рамонту трактараў па кожнай МТС і МТМ, не прыняў мер да забяспечвання правільнай арганізацыі працы на рамонце.

Толькі ў выніку адсутнасці правільнага кіраўніцтва з боку абста ў Глукскай, Рудабельскай, Коўнскай, Нараўлянскай, Ельскай і Хойніцкай МТС не скарыстаны такарныя і сярпільныя станкі, рухавікі і аўтагенаратарныя апараты, у той час як іншыя МТС адчуваюць у іх вострую патрбу.

С. ВІЗНЕР, Е. ТЭЙНІН.

УЗНАГОРДЖАННЕ СТАХАНАЎЦАў БАБРУЙСКАГА ЛЕСКАМБІНАТА

Нарком лесной прамысловасці СССР узнагародзіў 11 лепшых стыханавцаў і інжынерна-тэхнічных работнікаў Бабурыскага лесакамбіната азнакам «Почётному работнику лесопромышленности». Сярод узнагароджаных вядомы рамчык лесакамбіната, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Белыт, майстар змены тав. Патоні, станочнік Гігіна і Апрохіна, зборшчык Рыўкін і інш.

ЛЕКЦЫІ АБ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

Рыхтуючыся да XXI гадавіны Чырвонай Арміі, камандныя састаў рату аэраклубаў БССР праводзіць на прадпрыемствах лекцыі, гутаркі і даклады аб дасягненнях савецкай авіяцыі, аб тэрох-лётчыках, аб задачах Асаваіхіма ва ўмацаванні авіяцыйнага флота. Такія лекцыі праведзены ў Магілёве — на аўтарамонтным заводзе па шпуючай фабрыцы; у Бабруйску — на лесакамбінаце, швейнай фабрыцы і іншых прадпрыемствах. Лекцыі прыцягнулі многа слухачоў.

НАСУСТРАЧ XXI ГАДАВІНЕ РСЧА І ВАЕННА-МАРКОВАГО ФЛОТА

ПІСЬМО ЗЕМЛЯКАМ

Міне, трактарыста Ельскай МТС, Палескай вобласці, радзіма наіравала на Далёкі Усход са зброяй у рукаў ахоўваць граніцы вольнага Савецкага Саюза.

Усе мы, байцы і камандзіры Першай Асобай Чырвонасцяжнай Арміі, выдатна разумеем адназначны задач, якія ўсклала на нас радзіма. Мы палюбіліся авіяляванню баявой тэхнікай, вучыцца па-спайперску стрэльля, далёка і метка кідаць гранату, і многім іншым галінам баявой навуцы.

Нас ніколі не ўдаецца засцігнуць вяншаву. І калі неразумны судод уладма паўтарніць сваю правакацыю, кепска яму будзе. Калі нават ад «спецікаў» самураі ўцякалі, зламаўшы галаву, то «агальмакі» мы іх загонім у трыны на іх-жа тэрыторыі.

Мне хочацца раскажаць землякам, які выконвае абавязальствы, што ўваў ідуць ў Чырвоную Армію. Я абіраў, не шкадуючы сіл, вучыцца ваеннай справе, у любую мінуту быць гатовым бідь ворагаў.

Павеламіаю, я кончыў школу малодшых камандзіраў. Мне давора на выхаванне малых байцоў. За выкладчыцкую, стрэльбу я атрымаў 3 наліцкіх, тры разы праміраваў. Я пайшоў у Чырвоную Армію палітычна слаба развітым, малалічымым. А цяпер мяне вылучылі групаводам палітзаветнікаў; я набуў навіцы, патрэбныя для самастойнай работы над вывучэннем гісторыі барацьбы і перамог нашай вялікай радзімы, над гісторыяй большавіцкай партыі.

Абядаю вам, таварышы, прадаваць яшчэ лепш і да для прывіцця прысяці дабіцца не толькі асабіста самому, а і ўсім адзінаццем у цэлым, толькі выдатных рэзультатаў па ўсіх відах баявой вучобы. Да пабачэння, таварышкі! Малодшы маўтунісц, нашай роднай Беларусі. Пільна абарачае заходнія рубяжы, каб яны былі такімі-ж неарыстуніямі, як і ўсходнімі.

Грыгорый ПРАКАПЕННА, малодшы намандзір 1-й Асобай Чырвонасцяжнай Арміі.

ПАРУШАЮЦЬ ПРАВЫ ЧЛЕНАУ ПРОФСАЮЗАУ

За апошнія годы профсаюзам значна палепшылі сваю работу. Пачаткам большавіцкай перабудовы ўсёй профработы паслужыў VII пленум ВЦПС. Раённы VII пленум ВЦПС, у рабоце якога прымаў удзел сакратары ІІК ВКП(б) тт. Кагановіч і Андрэў, з'явіліся большавіцкай праграмай дэяўнага савецкага профсаюза.

Падводзячы вынікі работы VII пленума ВЦПС, газета «Прада» ўказвала, што поруч з дасягненнямі ў рабоце профсаюзаў ёсць цэлы рад і невялікіх бакоў. У прыватнасці, «у некаторых профсаюзных арганізацыях да гэтага часу яшчэ мае месца парушэнне профсаюзнай дэмакратыі».

На месцах дзе-ні-дзе яшчэ прытрымляюцца шкоднай прывычцы «кааітэлі», наіпранны профмакратыі — прыліцця рэгулярнай справядлівасці перад масамі. Наіпрыклад, аўтам фабрынага завода «Звязда» (Капновіч) з чэрвеня 1937 года да гэтага часу не адчытаўся аб сваёй рабоце перад членамі саюза, не адчытаўся пэчком і прафартгі фабрынага завода імені Кірава (Бабруйск), заплывавай фабрыцы «Х Кастрычнік» (Рэчыца). Масовыя-ж партыйныя камітэты мірацца в падобным адносінам і нярадка самі захочваюць парушальнікаў праблемакратыі.

У практычнай рабоце мы нярэдка сустракаем і а іншым фактам парушэння профмакратыі. Наіпрыклад, старшыня фабкома заплывавай фабрыцы «Х Кастрычнік» тав. Хайтовіч па раённаму партпрабіндзі была вынята з работы, як няспраўнаўся. І нікто не задумаўся над тым, каб наставіць яе справядліва на рабочых сходах. Няма сумнення, што члены саюза разгарнулі-б шпуючы крытыку недахопаў работы фабкома. А гэта ўваўліч-б і новы старшыня фабкома і ўвесь састаў фабрычнага камітэта.

Абураючы факт парушэння профмакратыі мы маем і на фабрым заводзе «Чырвоны Кастрычнік» (гор. Мозыры). У лістападзе мінулага года Мозырскі райком партыі абавязваў пастаноўку партыйна-палітычнай работы на заводзе. Пасля гэтага старшыня заўкома тав. Гоўман быў вынята з работы, а на яго месца райком прыслаў новага работніка. Над наіпаксам Інструктара РК КПС(б) тав. Гушамова пленум выбарў выконваючым абавязкі старшыні ФЭК мячлона заўкома тав. Бяляева. Празлітым ЦК саюза неадкладна адмяніць гэта ў кожнай супярэчнай профмакратыі раённае заўкома і прывававаў тав. Гоўман адчытацца на рабочых сходах. Аднак пастанова прэзідыума да гэтага часу астаецца нявыкананай. Тав. Бяляева прадлаўвае выконваць абавязкі старшыні ФЭК, а былы старшыня ФЭК тав. Гоўман ушоў з завода, не адчытаўшыся аб сваёй рабоце.

Райком партыі да якога звярнуўся ЦК саюза, лічыць свае дэяўны правільнымі і не мае намеру выправіць памылкі. Паўстае пытанне, чым кіруецца Мозырскі райком, ідуць па шляху аднаўлення парушэння профмакратыі? Пара, нарэшце, скончыць з усімі скажэннямі профсаюзнай дэмакратыі.

В. НАЗАРАУ, заг. оргадзелам ЦК профсаюза заплывавай і фабрынай прамысловасці СССР.

ІГНАРАВАННЕ ВАЖНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Невядлікі падло. На палінах, стадах і проста на полізе, у выключнай дэсеце разампчла вялікая колькасць рознастайнай літаратуры — палітычнай, мастацкай і інш. Многа вастоўнах кніг цыкраты плеснеюць.

Так выглядае памяшканне віблесага абласнога бібліятэчнага калектара. Тут прыходзіцца праводзіць камплетаванне кніг, эканомічнаю работу, кансультацыю. Тут-жа змяшчаецца і бухгалтэрыя.

Абласному бібліятэкару гэта памяшканне, дзе раней знаходзілася сталінская мастацкая прадстаўленча часова. Але гэта «часова» ўжо пяцігодна болыі поўтота, а навогт пачынаў з прадаўленнем памяшкання для бібліятэкара прыгнэцца в лютым мінулага года.

Іншыя ж толькі арганізавалі абласны бібліятэкар, горсөөт рашыў памесціць яго ў памяшканне, займаемае спучным магазінам інаваліднай катэдраль, потым — у сучасныя мавадні Горпромандла. Арганізацыі запрагэставаці, і нічога з гэтага не атрыма-лася.

У сярэдзіне сакавіка раённым горсөөта бібліятэкар намяцілі ў памяшканне болыі школы. Калы 2000 руб. было патрэчна на яго абсталяванне, але не прышло і мясна, як адзоль папарасці вясёліца. Намішканне не пералаці да інтэрнату студэнтаў ветрафака, а бібліятэкар перамяціў у другое памяшканне.

Тут бібліятэкар змяшчаўся да 12 жніўня. Аднак і гэта памяшканне спарэбілася для школы. Бібліятэкару было прапанавана тэрмінова, на працягу 24 гадзін, перасяліцца. Кулы, вы пумаце? На акраіну горада, у вострае, сярое памяшканне болыі старадаўняй паркі. І толькі пасля доўгіх мітратэваў бібліятэкару ўдалося ся-так размясціцца ў болыі старыняй майстарыні, што на вуліцы Кірава. З двух аўд, як гаворыцца, прыхдлое выбраць меншае. Тут работнікі бібліятэкара і прадаўжаюць мітратэвацца да гэтага дня. Не дапамоглі і ўмяшанне оргмадла Вярхоўнага Савета БССР на Віцебскай вобласці.

Віцебскі абласны бібліятэкар абслюгоўвае 470 кротаў, разампчаных на ўсіх раёнах вобласці. Работа вялікая і адназначна. Але, як відаць на Усеум, Віцебскі горсөөт (старшыня т. Баграўкоўскі) з гэтым лічыцца на хоца.

С. ФЕДАРАУ.

Д. ДАВІДОВІЧ.

КАЛАНІЯЛЬНЫЯ ПЛАНЫ ГЕРМАНСКАГА ФАШЫЗМА

Сучасная каланіяльная агрэсія Германіі ідзе ў асноўным у двух напрамках. Перш за ўсё шляхам эканамічнага і палітычнага панікнення Германія прабуе каланіялізаваць адсталыя ў прамысловых адносінах краіны — такія, як Балканы, Іран, Афганістан, і нават пайшоўшы некалькі наперад у параўнанні з імі Турцыя. Германскі фашызм разглядае гэтыя краіны і як сярэвінныя баы і як стратэгічны плацдарм для будучых сваіх каланіяльных заваяванняў.

Адначасова германскі фашызм вядзе актыўную барацьбу за зварот сваіх былых калоній. Эканамічнае значэнне ранейшых германскіх калоній нізкама. Калі германскі фашызм і ставіць у сучасны момант настольнае пытанне аб іх зварот, то выключна па меркаваннях ваенна-стратэгічнага характару. Несумнянна, гэтыя замкслы з'яўляюцца толькі падрыхтоўчым крокам да таго, каб паставіць пытанне аб перарамераванні калоній у сучасным маштабе.

У друку ўжо не раз паведамлялася аб невялікай актыўнасці спробах, прадпрымаемых германскімі фашызмам для панікнення ў краіны Бліжняга Усхода. Німечкі спецыялісты сціямі паіраўваюцца ў гэтыя краіны з вяданым прывольці і ўмацавацца ва ўсіх рашаючых звынях дзяржаўнага апарата і ўплываць на эканамічнае развіцц краіны Бліжняга Усхода. Германскія фірмы, наіпрыклад, прапаноўваюць бесплатна скарыстаць сваіх спецыялістаў у даследаванні горных багачыў гэтых краі. Прадстаўляюцца шырока крэдыты, гарантыраваныя германскімі банкам, пры заключэнні кантракта на будаўніцтва тых ці іншых прамысловых камбінатаў.

стыльныя фабрыкі, электрастанцыі — іось аб'екты, за будаўніцтва якіх ахвотней за ўсё бярэцца германскі фашызм. Асабая ўвага ўзяляецца ім ваеннай прамысловасці краіны Бліжняга Усхода. Вядома, што Германія ўперна дабавалася ўдзелу ва ўмацаванні турэцкіх праліваў, разлічваючы такім чынам кантраляваць гэты вельмі адчувальны ўчастак сусветных аносін.

Звяртаюць на сябе ўвагу часта каланіялістыкі метады панікнення германскага фашызма. Надаўва іранскі ўрад вымушан быў ануліраваць прадастаўленую Германіі два года назад канцэсія на разрапоўку меднай руды ў Анарку. Фірма, заключыўшая канцэсію, абавязалася заавіць неабходнае абсталяванне, забяспечваючае здабычу 4.000 тон меднай руды ў год. Нягэля абсталявання фірма не завезла. Работа вядзецца самазужым спосабам. Работчыя і служачыя былі пастаўлены ў страшныя ўмовы работы. На канцэсіі лставаў тыр.

Германскі фашызм разгледжвае прылат да сваёй эканомікі. Аб гэтым сведчыць выдаўнае выступленне германскага міністра Функа. На банкце, арганізаваным турэцкім урадам у чэсь яго прабывання ў Турцыі, Функа заявіў, што Германія і Турцыя «шчасліва дэмаўляюць» адзін аднаго ў эканамічных адносінах, і раў развіцц гэтых галіны народнай гаспадаркі, якія лічыць больш умалуць сярпільнелык сувязі. Германія вывозіць з Турцыі прадукты сельскай гаспадаркі і яна, што, пасладоваўшы паралеле Функа, турэцкая эканоміка рызкыча быстра пачапіць у поўную залежнасць ад германскага фашызма, заваяўшчага ўжо істотныя пазіцы ў гэтай краіне.

ныя замкслы германскага фашызма ў адносінах малых краі. Лёс Чэха-Славакіі, перажываючай вараз працэсе ператварэння ў германскую калонію, можа пасігнуць любую краіну, якая не ажаха супраціўлення германскаму фашызму.

На многіхлі сходах германскіх фашыстаў, падзіваючыся ў Іране, адкрыта гавораць, што іменна Іран — найболы палдохочыця тэрыторыя для каланіяльнай экспансіі Германіі і што ў перспектыве іменна яна павінна стаць германскай калоніяй.

Гісторыя вёлае прыклады, калі германскі імперыялізм прабаваў з дапамогай сталевай лініі Багдадскай чыгуны прывязваць да Германіі краіны Бліжняга Усхода, ператварыўшы іх у асноўны стратэгічны плацдарм для наступлення на Індыю. Цяпер германскія фашысты прабуюць у некалькі амянінен выглядзе ўзваскрэсіць гэты стараы праекты.

Па даных французскай газеты «Фігаро», місія германскага міністра эканомікі Функа ў Турцыі, вёўшага там такома перагаворы з міністрам земныхых спраў Ірана, заключалася між іншым: ў тым, каб дагаварыцца аб устаануўленні новага гандлёвага шляху ў Індыю праз Рэйн — Дунай — Чорнае мора — Турцыя — Іран. Аб тым, што германскія фашысты сур'ёзна падумваюць аб Індыі, сведчаць таксама і ўпоруны намаганні ўставаціць новыя авіяцыйныя шляхы па трасе Берлін — Афін — Дамаск — Багдад — Тэгеран — Кабул. Самалётныя пакрываюць гэту атлегаліцу ў 30—35 гадзін. Па гэтай трасе ў сучасны момант робяцца ўжо рэгулярныя рейсы, пры чым частка месц у самалётах браніруецца германскім урадам за спецыяльнымі асабамі.

энд дзі Іст» вымушан быў у мінулым годзе прызнаць, што ні адна камарцыйная фірма не палічыла-б рэнтабельнай авіяцыйную лінію Берлін—Тэгеран — Кабул, Іран, Турцыя, Афганістан прадастаўляюць сабой сучаснаўныя подстыцы да Індыі і ўжо атакаваны германскім фашызмам.

Тры асноўныя марскія шляхі звязваюць Англію з яе каланіяльнымі ўладаннямі: 1) праз Міжземнае і Краёнае моры; 2) вакол Афрыкі і 3) праз Атлантычныя акіяны, Памаскі канал і Ціхі акіяны.

Апошні шлях адрозніваецца вялікай працяжнасцю: англійскія судны павінны перасекчы Атлантычны і Ціхі акіяны, і тым не менш гэты шлях не безпасен. Умацаванне Японіі ў Ціхім акіяне прадастаўляе для Англіі не меншую небяспеку, чым умацаванне Італіі і Германіі ў Міжземным моры. Брытанскае адміралтэаства, аднак, пдчыкай сур'ёзна вучаюча перспектывы гэтага шляху.

Шлях праз Міжземнае і Краёнае моры ўжо не можа забяспечыць безпаснасці англійскаму марходству. Італія, напавушы ў 1935 годзе атлантыскім чынам на Абсінію, накіравала гэты ўдар не толькі на Абсінію. С'лар быў накіраван такома супроць Англіі, супроць марскіх шляхоў Англіі з Еўропы ў Індыю, у Азію. («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 317). Развіваючы інтэрвенцыю супроць Іспаніі, германскія і італьянскія фашысты «влілі ўдар на Англіі і Францыі, бо яны перахвалталі марскія шляхі Англіі і Францыі да іх вельмізначна каланіяльных уладанняў ў Афрыцы і Азіі» (Там-жа).

Шлях у англійскія калоніі вакол Афрыкі такома пастаўлен пад пагрозу фашызмага ўдару Канарскіх астраваў, размешчаных у 100—400 кіламетрах ад паўночна-заходняга берага Афрыкі і маючыя выключнае стратэгічнае значэнне, у рэзультате італа-германскай інтэрвенцыі ў Іспаніі поўнае захвачаны фашызмамі і сталі базай для германскага ваеннага флота. Маленькую іспанскую калонію Іфі,

уключыўшыся ва Французскае Марока, германскія фашысты прабуюць ператварыць у сваю авіяцыйную базу. Партугальская Гвінея такома распаліла апертыя германскага фашызма. Партугальская Гвінея знаходзіцца ўсяго

